



Калі вы гуляеце ў лесе

Лясы – неацэнная частка навакольнага асяроддзя: яны рэгулююць водны абмен, чысцяць забруджанае паветра, выпрацоўваюць кісларод, вылучаюць фітанцыды (спецыфічныя антыбіётыкі, якія забіваюць бактэрыі), чысцяць паветра ад хваробатворных мікробаў. У лясах знаходзяць стол і дом мноства відаў раслін, жывёл і мікраарганізмаў, якія спрыяюць захаванню разнастайнасці прыроды.

Цяпер экалагічная каштоўнасць лясоў з-за паўсюднага разбурэння прыроды значна ўзрасла, а захаванне лясных экасістэм з'яўляецца адной з асноўных праблем, якія стаяць перад сучасным і будучымі пакаленнямі.

Калі вы гуляеце ў лесе, прытрымвайцеся некалькіх простых правіл, каб прадухіліць нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю.



Хадзіце па сцежках невялікімі групамі. Пазбягайце такіх месцаў, як водна-балотныя ўгоддзі і нестабільныя схілы.



Спыняйцеся для адпачынку ў месцах, дзе ваша прысутнасць не зробіць шкоды расліннасці.



Рабіце прывалы ў падоходных для гэтага месцах – пераважна ў кемпінгах.



Даведайцеся аб мясцовых жывёлах і старайцеся не турбаваць іх. Не падоходзьце да іх пасля таго, як яны ўжо заўважылі вашу прысутнасць. Не перашкаджайце жывёлам харчавацца сваёй натуральнай ежай. Чалавечая ежа можа дрэнна адбіцца на іх здароўі і паводзінах.



Стаўцеся з адказнасцю да агню. Пры тушэнні вогнішча дачакайцеся з'яўлення белага попелу. Пакіньце лагер толькі пасля астывання вогнішча.



Мыйце посуд не бліжэй, чым у 100 м ад бліжэйшага крыніцы вады.
Старайцеся выкарыстоўваць мінімальную колькасць мыла.



Звяртайцеся асцярожна з адыходамі і сцёкавымі водамі. Забярыце сваё смецце з сабой.



Не рвіце кветкі.